

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ  
«ПОЛАЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ»

**БЕЛАРУСКАЕ ПАДЗВІННЕ:  
ВОПЫТ, МЕТОДЫКА І ВЫНІКІ ПАЛЯВЫХ  
І МІЖДЫСЦЫПЛІНАРНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ**

Электронны зборнік навуковых артыкулаў  
IV міжнароднай навуковай канферэнцыі  
да 50-годдзя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта

(Полацк, 19–20 красавіка 2018 г.)

Пад агульнай рэдакцыяй  
канд. гіст. навук, дац. А. І. Корсак

Наваполацк  
ПДУ  
2018

УДК 94(476)(082)  
ББК 63.3(4Бел)я43

**Рэдакцыйная калегія:** д-р гіст. навук, праф. Д. У. ДУК;  
канд. гіст. навук, дац. В. В. ДАНИЛОВІЧ;  
чл.-кар. НАН Беларусі, д-р гіст. навук, праф. М. Ф. ПІЛІПЕНКА;  
канд. гіст. навук, дац. А. І. КОРСАК (адк. за вып.);  
канд. гіст. навук, дац. В. А. ЕМЯЛЬЯНЧЫК;  
канд. гіст. навук, дац. У. А. ЛОБАЧ

**Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў** [Электронны рэсурс] : электрон. зб. навук. арт. IV міжнар. навук. канф. да 50-годдзя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, Полацк, 19–20 крас. 2018 г. / Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт ; пад агул. рэд.: А. І. Корсак. – Наваполацк, 2018. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).

ISBN 978-985-531-617-7.

*Выдаецца з 2018 года (у друкаваным выглядзе – з 2004 г.)*

У зборніку змешчаны навуковыя артыкулы па выніках работы IV міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў». Прадстаўлены вынікі археалагічных, антрапалагічных і этнаграфічных даследаванняў Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый. Прыведзены новыя даныя аб гістарычных лёсах, матэрыяльнай і духоўнай спадчыне рэгіёна Паўночнай Беларусі ў шырокім храналагічным кантэксце (ад першабытных часоў да сучаснасці).

Разлічаны на прафесійных гісторыкаў, мовазнаўцаў, студэнтаў гістарычных спецыяльнасцей ВНУ, мастацтвазнаўцаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.

Зборнік уключаны ў Дзяржаўны рэгістр інфармацыйных рэсурсаў. Рэгістрацыйнае пасведчанне № 3031816593 ад 08.10.2018.

Дызайн вокладкі *У. А. Крупеніна*  
Тэхнічнае рэдагаванне *Т. А. Дар’янавай, В. П. Міхайлавай*  
Камп’ютарная вёрстка *Д. М. Севасцьянавай*

211440, вул. Блахіна, 29, г. Наваполацк, Беларусь  
тэл. 8 (0214) 39 40 46, e-mail: a.korsak@psu.by

ISBN 978-985-531-617-7

© Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, 2018

ПРЫВІТАЛЬНАЕ СЛОВА

Ўдзельнікам IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі  
 “Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі  
 палявых і міждысцыплінарных даследаванняў”

*Паважаныя ўдзельнікі і госці канферэнцыі!*

Прадстаўнічы навуковы форум, які ўжо стаў традыцыйным і займеў заслужаны аўтарытэт, дзякуючы руплівай працы даследчыкаў Беларусі, Украіны, Расіі, Польшчы, краін Балты і Заходняй Еўропы, сёлета прысвечаны знамянальнай падзеі – 50-годдзю Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Славутыя асветніцкія, адукацыйныя і навуковыя традыцыі старажытнай Полацкай зямлі сталі надзейным грунтам, урадлівай глебай для станаўлення, развіцця і творчага росквіту Полацкага ўніверсітэта – вышэйшай школы новага тыпу, дзе гарманічна і плённа спалучаецца культурны досвед папярэдніх пакаленняў і сучасныя тэндэнцыі развіцця еўрапейскай і сусветнай універсітэцкай адукацыі і навукі.

Выкладчыкі, студэнты, магістранты і аспіранты Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, незалежна ад абранай спецыяльнасці і сферы навуковай цікавасці, не толькі ўсведамляюць сябе захавальнікамі ўнікальнай і каштоўнай спадчыны Ефрасінні Полацкай, Францыска Скарыны, Габрыеля Грубера, Яна Баршчэўскага ды іншых славутых постацяў нашай гісторыі, але творча развіваюць і памнажаюць багатыя культурныя і адукацыйныя традыцыі Полаччыны, а гэта значыць і ўсёй Беларусі, у XXI стагоддзі.

Шаноўныя калегі! Вашыя даследаванні ў галіне гісторыі, археалогіі, этнаграфіі, фалькларыстыкі і краязнаўства, вынікамі якіх вы шчодро дзеліцеся ў рамках канферэнцыі, – неацэнны ўклад, каштоўныя цаглінкі ў справе будаўніцтва храма Навукі і Ведаў на славу таі Полацкай зямлі.

Шчыра жадаю ўдзельнікам канферэнцыі творчай і плённай працы, змястоўных і цікавых дыскусій і новых навуковых адкрыццяў, якія несумненна адбудуцца і нададуць моцны імпульс новым перспектыўным даследаванням нашай гісторыі.

Доктар тэхнічных навук, прафесар,  
 рэктар Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта  
*Дзмітрый Мікалаевіч ЛАЗОЎСКИ*